

Менск
Савецкая
63

Рэдакцыя і галоўн. кантора

Рэдактар прымае ад 11-1 г. дня тэл. N10-74

Сакратар рэдакцыі — ад 12-2 г. дня тэл. N6-19

Начны рэдактар (друкарня ад 6 г. веч. тэл. N6-42)

Кіраўн. гл. Кантораю абсл. і падл. N781

Кошт N усюды 5 кап.

ЗВЯЗДА

Пролетары
ўсіх краёў,
злучайцеся!

Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!

רוטערע פון אלע שטעט און לענדער
צוזאמען קומט!

Proletariusze wszystkich krajów
łączcie się!

№ 31 (3138) Пятніца, 8 лютага 1929 г.

Орган Цэнтральнага Кам. і Мен. Кам. Камуністычнай Партыі (б) Беларусі

Штодзённая газэта. Год выд. XII

XII ЗЪЕЗД КП(б) БЕЛАРУСІ

СПРЭЧКІ ПА СПРАВАЗДАЧЫ ЦК

СЛОВА ПРАЦОЎНЫХ

РАБОЧЫЯ, ЧЫРВОНААРМЕЙЦЫ І СЯЛЯНЕ ВІТАЮЦЬ ЗЪЕЗД

Прамова тав. Станкевіча

Мне хацелася б спыніцца на пытаньнях культурнай працы. У працягу двух год будавалі клуб на фабрыцы «Дзвіна». Пабудавалі, патрацілі шмат грошай, але зараз у гэтым клубе няма ніякіх культурных работ. Папершае — вільгаць, надругое — холад, паветра цяжкае. Адным словам, няма ніякае прытульнасці, а паколькі няма прытульнасці, ня можа быць і культурнай работы.

Між тым на «Дзвіне» працуе 2.000 рабочых. Калі трэба склікаць сход, то рабочы баіцца ісці ў клуб, бо ён баіцца ў ім замяркнуць.

Возьмем быт работніц — ён, як гаварыў дакладчык, яшчэ дрэнны. Жылое памяшканне, дзе жыўе работніца, вельмі малое. Камунальны-ж адзел жыллой плошчай не здавальняе. Ці можна работніцы пры гэтых умовах палепшыць свой быт?

Вось, тав. дакладчык паказаў, што ў нас п'янства і прагуны. Я лічу, што адной з прычын гэтых зьявішч зьяўляецца адсутнасць культурнай

работы сярод рабочых.

Цяпер аб школьнай працы. Калі мы паглядзім, колькі ў нас не ахоплены школьнай сеткай, дык жудасна. Ёсць такія факты: работніца мае трох дзяцей, перажывала 1918-20 г. г. і ў той цяжкай час не магла сваіх дзяцей вучыць. Зараз гэтым дзецям ужо 14 год і як да нулявой групы сямігодкі, так і да лікпунктаў гэты ўзрост не падыходзіць. Калі-ж такі падрастае ходзіць у школу, дзе вучанца дарослым, там засмечываюцца яго думкі. Падросці павіны мець абавязкова школу.

Далей. У нас Маркаўшчына знаходзіцца на працягу 5 вёрст ад гораду. Работніца ня можа пасылаць у горад сваіх дзяцей, бо іх трэба абуць, адзець, а сродкаў ён не хапае. На месцы-ж школы няма. Мы павіны зьвярнуць самую сур'ёзную ўвагу на ахварт школай. на выхавальне дзяцей 14-15 год, бо ў нас адсюль ідзе і хуліганства, і някультурнасць і нават разьвіваецца прастытуцыя.

Прамова тав. Балашова

Я, таварышы, спынюся на адным пытаньні — на пытаньні работы сярод беднаты. Ёсць шмат груп беднаты, якія працуюць вельмі слаба, якія існуюць омыкі на паперы. Нарады праводзяцца дрэнна, а сходы беднаты маюць у парадаку дна толькі пытаньні кампанейскага характару. Мне здаецца, што аезд павінен будзе заахвочваць увагу на гэтым пытаньні, маючы на ўвазе яго асабліва важную ролю пры ажыццяўленьні задач калгаснага будаўніцтва.

Чырвоная армія павіна прыцягнуць актыўны ўдзел у правядзеньні пасеўнай кампаніі, у калгасным будаўніцтве, у правядзеньні беларусізацыі, асабліва ў тэрытарыяльнай частцы, якая мае цесную сувязь з часельніцтвам.

Пакуль што ў гэтым напрамку ёсць дасягненні, але наколькі задачы ўскладняюцца, настолькі і ў такім-жа раэмеры павінен павялічыцца ўдзел і дапамога з боку грамадзкіх арганізацый Чырвонай арміі па выхаваньні чырвонаармейцаў.

Значныя дасягненні ў паміжбаравай рабоце. Гэта справа абстаіць далей ня так. Калі ў гэтым годзе мы мелі значныя дасягненні ў правядзеньні напружанай падрыхтоўкі, у справе правядзеньня чарговых прызываў чырвонаармейцаў, зьвальнення ў доўгатэрміновы водпуск, то са зборавай работаю справа абстаіць вельмі дрэнна.

Да гэтага часу міжбаравая работа не знаходзіць адбітку ў плянах працы райкомаў. Няма належнага зруху ў гэтай справе. Яна адкідаецца на задні плян. Валаскоўны гурткі, што існуюць на вёсцы, колькасна растуць, лік гурткаў Асаваіхіму расце таксама, але працуюць яны вельмі дрэнна.

Мне здаецца, што, паколькі мы зараз гаворым аб тым, што ваенная небяспека з кожнай гадзінай становіцца больш і больш рэальнай, настолькі ўвага вайсковал справе павіна з боку грамадзкіх арганізацый заняць большае месца, чым дагэтуль.

мольцаў нашага раёну і ў паасобных таварышоў. Такая палажлівасць ні ў якім разе ня можа быць цяжкім, і а гэтымі зьявішчамі мы павіны вельмі рашучую барацьбу.

Нам трэба выхоўваць неспрымаць сярод шырокіх рабочых мас да ўсёй дзейнасці рэштак трацкіскай групы. Далей. Нам трэба ў найбольш буйных раённых камітэтах арганізаваць кантрольны камісіі. Справа тут ня ў назве: няхай гэта будзе кантрольны камісіі, няхай гэта будзе партыйныя тройкі, але ў гэтых мерапрыемствах мы адчуваем вялікую патрэбу. Таксама насцяледа пытаньне адносна арганізацыі ка-

місіі па прыёме ў партыю.

Апошні момант — гэта адносна паясылкі працаўнікоў на прадпрыемствы і на вёску. Мне здаецца, што тут Цэнтральны Камітэт зрабіў вельмі мала ў тым сэнсе, каб паслаць на прадпрыемствы і на вёску адказных працаўнікоў. Гэты прабел у будучым трэба абавязкова знішчыць.

І яшчэ два словы аб тым, што Цэнтральны Камітэт увесь гэты час у сваім кіраўніцтве фіксаваў увагу ўсёй КП(б) на надзвычайна важныя вузлавых пытаньнях як у культурным, так і ў гаспадарчым будаўніцтве, і яго праца зьяўляецца бязумоўна аздавальнячай.

Прамова тав. Жана

Хачу спыніцца на некастрых з тых задач, якія вызначыў тав. Гамарнін. Першае пытаньне. У той час, калі мы зрабілі пэўны пералом у адносінах да грамадзянска сельскай гаспадарні сярод партыйцаў, якія працуюць у земорганах — добрая частка тэхнічнага аграперсонала на думае нам дапамагчы. Праўда, яны часта вытопаюць на нашых афіцыйных сходах, манфрэнцыях і г. д., яны быццам за грамадзянска сельскай гаспадарні, але дзе толькі ім магчыма і дзе толькі ім удаецца, яны абавязкова адгаварваюць сельска, каб той ня ішоў у аб'яднанні, налетывы і г. д., нежучы, што гэта яму на шкоду, што гэта немагчыма і г. д.

(КАЛІНІН з месца: Адыя справы за другімі змазае).

Адыя справы за другімі змазае, гэта і в пазінен снізаць. Вою на судовы апарат трэба зьвярнуць самую сур'ёзную увагу. Калі мы ня будзем большае звязаць пралетарызацыю суд, калі ня будзем пасылаць туды на работу добрых, вытрыманых бальшавікоў, мы ня зможам рашуча знішчыць усё гнілое, што мы вырывае. Я зусім годзен з тав. Гамарнінам, што мы ў паніку не павіны ўпадаць, што мы моцныя, але каб быць яшчэ мацней, трэба зьвярнуць увагу на наш суд, таму што ён сніжае лінію партыі, не адыя правільнай бальшавіцкай лініі. Мне прыходзіцца з гэтай трыбуны аб гэтым гаварыць таму, што гэта б'льш за ўсё адчуваецца ў нас у Віцебску.

(ГАЛАДЗЕД з месца: Хто, аграномы?)

Аграномы і наморнікі. Мы маем частку сярод агранамічнай інтэлігенцыі і сярод нашых тэхнікаў, якія так адносна да гэтага пытаньня.

Таму тав. Гамарнін мае рацыю ў тым, што тут трэба ач належыцца, асабліва ў гэтым годзе, устрахнуцца і знайсці тых, хто перашадае наш праводзіць нашу партыйную лінію і г. д.

Далей, таварышы, я хачу некалькі слоў снізаць адносна наступнага пытаньня. Мы ў гэтым годзе мелі вельмі шмат выкрытых гнойнікаў, якія прынеслі нам вялікую страту. Калі ў прыватнасці гаварыць аб Віцебску, ды і в пазінен снізаць, што партыйная арганізацыя і рабочыя сьмеда ўзяліся за гэты гнойнікі, сьмеда выкрылі іх, але пагадзіце, якія вы-

даў вельмі добрыя і рашучыя дырэктывы на барацьбе з адыя зьявішчамі, а вось наш судовы апарат, калі зараз прымаюць рэспрэсіўныя меры, змазае недапушчальна справы.

(КАЛІНІН з месца: Адыя справы за другімі змазае).

Адыя справы за другімі змазае, гэта і в пазінен снізаць. Вою на судовы апарат трэба зьвярнуць самую сур'ёзную увагу. Калі мы ня будзем большае звязаць пралетарызацыю суд, калі ня будзем пасылаць туды на работу добрых, вытрыманых бальшавікоў, мы ня зможам рашуча знішчыць усё гнілое, што мы вырывае. Я зусім годзен з тав. Гамарнінам, што мы ў паніку не павіны ўпадаць, што мы моцныя, але каб быць яшчэ мацней, трэба зьвярнуць увагу на наш суд, таму што ён сніжае лінію партыі, не адыя правільнай бальшавіцкай лініі. Мне прыходзіцца з гэтай трыбуны аб гэтым гаварыць таму, што гэта б'льш за ўсё адчуваецца ў нас у Віцебску.

Цяпер адносна аенізацыі. Тут ўжо адыя вайсковым таварыш, які выступіў, гаварыў, што дзеля таго, каб аенізацыю штурхнуць больш рашучым тэмпам (тут агітатары пры ўтварэнні прыходзіцца) трэба ў першую чаргу пракурорыць газам сакратароў аеніжкомаў. Нам трэба справы в аеніжкіх гаварыць самым сур'ёзным чынам. Здаецца тым, чаго мы дасягнулі, і ў якім разе нельга. Я не павяжэся, калі сніжаю, што адна часьць вайсковыя прысутных тут ня ўмею, я трэба страляць (шум, галасы вайсковыя аеніжкомаў).



Батрачкі вітае зъезд

Зала клубу імя Карла Маркса падзвычайна ажыўлена. Ад ранку да вечара тут пульсуюе жывая камуністычная думка. Цэнтр гэтае думкі — працоўная Савецкая Беларусь, якая сёння мае яшчэ шмат адсталасці, бякультур'я, сох і балот, але якая ідзе да трактара і Асінубуду.

Ці можна сумнявацца, што яна прыдзе да гэтага!

У гэтай залі засядае XII зъезд КП(б)Б. Падводзіцца вынік вялікай напружанай гадавой працы.

Вось у вестыбюлі залі многа, многа дыяграм, кружкамі, слупкамі, крывымі лініямі. Вось гэтыя лініі, кружкі і слупкі гавораць аб адным: аб росьце гаспадарчым і культурным.

— КП(б)Б — кіраўнік працоўных і сацыялістычнага будаўніцтва. Кружок паказвае, што КП(б)Б на I-X вырасла ў 33-хтысячную арганізацыю.

А вось характэрны вялікі чырвоны кружок. У ім так проста і наглядна паказана тое, за што ідзе штодзённая жорсткая барацьба. Чырвоная поле кругу — гэта наша дзяржаўная гаспадарка, яна складае 96,1%. А вось побач — вузкая сіняя палоска — гэта кааперацыйная прамысловасць. Поруц — вузкі чорны сэктар з лічбай 0,5% — гэта прыватны гаспадарчы сэктар. 99,5% чырвонага кругу і толькі 0,5% чорнага прыватнага, хіба гэта не аскравейшых паказчык нашых поспехаў!

А вось дыяграма чырвонымі слупкамі, якія сходкамі ідуць усё вышэй — гэта лічбы аб росьце рабочае клясы Беларусі. Над апошнім, самым высокім, слупком лічба — 25.500, а перад першым левым — другая лічба 10.800. 15.000 новых рабочых за п'яць год, а гэта хіба-ж ня лепшы паказчык нашых поспехаў!

Гэтых яскравых, пераконвалічых поспехаў шмат, і іх не перакажаш. Учора аб гэтым гаварыў у справаздачы ЦК тав. Гамарнін. Гэтых поспехаў партыя дабілася таму, што увесь час карысталася глыбокім давер'ем рабочае клясы — працоўных і сялян.

Таму не выпадкова, калі ўслед за чырвонаармейцамі і ў тон іх прамовам пачалі гаварыць рабочыя і сяляне.

Вось на трыбуне рабочы тав. Чыненіч. Ён вітае зъезд ад імя 2.000 рабочых галоўных гомельскіх чыгуначных майстэрняў. Прамова яго проста, але вельмі выразная.

— Нашы рабочыя пасылаюць брыгады на перавыбары сельсаветаў. Мацнее саюз рабочых з сялянствам. У тым сельсавеце, дзе працавала наша брыгада, сільне паставалі аеніжкі паркву і пабудавалі сямігодку з рамесніцкімі курсамі. Рабочыя заўсёды памагалі і будуць памагаць нашай партыі. Я маю 53 гады і воем 27 студзеня я ўступіў у ленинскую партыю.

Гэтыя словы выклікаюць буру воплескаў у залі.

Тав. Чыненіч працягвае — буржуазія точыць на нас зубы, але мы ўнеўвядзены, што ўжо недалёкі той час, калі мы, падаўшы руку нашым земленым таварышам, дачыста зьмянем гэты буржуазію. Няхай жыве сусветная рэвалюцыя! — кажае тав. Чыненіч.

І калі чуліся гэтыя словы, калі загараліся бальшавіцкім аганьком воплескаў рабочае клясы і сялян!

Сярод дэлегатаў пачэснае месца займаюць пралетары вёскі — батрачкі. Яны прыслалі сваіх прадстаўнікоў з Магілёўшчыны, Бабруйшчыны, Гомельшчыны. Іх жаданні і думкі лепш за ўсё вырааў батрачкі тав. Гуцько. Ён кажа:

— Я перадаю вам прывітаньне ад імя батракоў і паецоў, нам чухваць, што некаторыя ў партыі ня хочуп ісці на той дарозе, якую паказаў Ленін. Дык вось, таварышы, мы вам перадаем добрую пугу, каб вы ён выгналі тых, хто на хоча выконваць паказаву Леніна, а воем гэты ражок няхай будзе для таго, каб у патрэбны час вы павялі нас, і мы зьбіраем, як адыя, вайсковы партыі, і яшчэ, таварышы, я вам кажу, хто ня хоча ісці на шляху Леніна, дык выганяйце тых і набірайце батракоў і беднякоў. Мы вам заўсёды дынамажам.

Тав. Гуцько хачеў-бы гаварыць яшчэ, але слоў у яго мала, таму ён пал алг'дэйсменты дэлегатаў закончыў: Няхай жыве наша партыя!

Гаварылі простымі і сільнымі словамі рабочыя, работніцы, батракі, члены калгасаў. Сэнс іх прамоў — пачынае жаданьне выйсьці на шлях сацыялістычнай тэхнікі, культуры. Сымбалам гэтае тэхнікі, культуры зьяўляецца Асінубуд, які хутка зьявіць жывіцельны ток у прадпрыемствы, вёскі, калгасы, саўгасы. І воем на трыбуне адыя з невярэдным будаўнікоў сацыялістычнага Асінубуду, інжынер Альшыц. Ён дакладвае зъяду:

— За паўтара гады мы давады выканалі ўсе работы ў належны тэрмін. Ад імя інжынераў і рабочых запэўняю зъезд, што мы ўтроім энэргію і дакладна ў тэрмін выканалі ўсе пабудовы. Пылаўна мы мелі буйную перамогу: мы дабіліся, што Асінубуд будзе мець магутнасць у 110 тысяч вольт. Гэта будзе той мацнай энэргія, якая дасць жыццельную сілу нашым прадпрыемствам і сельскай гаспадарцы. Ён кажае словамі — няхай жыве індустрыялізацыя краіны!

...на лінії прадастаўлення навуковых сіл, на лініі ліквідацыі беларускай няпісьменнасці сярод моладзі. Трэба, каб на ўсім гэтым з боку партарганізацый была належная дапамога.

Тут, у справаздачных матэрыялах Цэнтральнага Камітэту ёсць месца, дзе гаворыцца, што з боку партыйных арганізацый за апошні час ёсць

...праца дэціў у некаторых ступені ад таго, што няма адзведнай сістэмы ў кампанейскіх п'ятакіх. Вось, напрыклад ідуць перавыбары саветаў, агляд вытворчых парад, агляд чырвонай казармы, далей перавыбары Асававіхму. Усе гэтыя кампаніі ўціснуты ў адзін месяц. Таму пры правадзеньні іх ёсць шмат недахопаў.

Масава-выхавальная работа на вёсцы амаль што не вядзецца, асабліва ў польскіх вёсках. Трэба шырэй для масавай працы на вёсцы скарыстаць саўпартшкольдаў. Мы пасылаем іх на канікулы ў вёску, але яны ні могуць нічога зрабіць за адпускны тэрмін. Трэба адтэрмінаваць яшчэ па

Прамова тав. Шэндаровіча

справа абстаці на ўсім добра. Калі з боку райкомаў мы дабіліся пералому, дык з боку партыцэек справа абстаці на ўсім добра.

Далей, некалькі слоў адносна савецкага апарату. Я лічу, што ва ўмовах Беларусі пытаньне чысткі насыпела, і сёння мы павінны скаваць аб тым, што трэба абвясціць грунтоўную чыстку савецкага апарату. Але, з другога боку, вынікае другая задача: трэба рыхтаваць ямяну тым, каго мы будзем вычышчаць, бо калі мы возьмемся за чыстку, а змяна ў нас ня будзе падрыхтавана—гэта будзе вельмі дрэнна.

Таму я лічу, што адначасова з пастаноўкай пытаньня аб тым, што мы павінны правесці афіцыйную чыстку савецкага апарату, трэба тут жа скаваць, што трэба зварнуць сур'ёзнейшую ўвагу на падрыхтоўку кадрў з рабочых, беднякоў і батракоў для змяны.

Апошняе пытаньне—аб ВНУ. Мне прыходзілася праводзіць абмядзаныя аднаўтварыныя установы. Я наткнуўся на такое зьявішча—у складзе гэтага тэхнікуму я знайшоў 2-х сьвіноў папоў, якія жылі ў 30 вярстах ад данага тэхнікуму.

Мы знайшлі ў тэхнікуме сына былога спраўніка, 8 проц. кулакоў. Гэта значыць, што мы часамі не звартаем увагі на тых, каго мы прымаем. Як, напрыклад, трапіў туды сын пана? Па якое ён лічэнца служачым, бо ў яго брат служыць у савецкай установе і выслаў яму дакуманты, што ён нібы зьяўляецца іго ўтрыманцам. Тое-ж самае з сынам былога спраўніка, з 8 проц. кулакоў. Яны трапілі то як беднякі, то як сэрэднікі. Значыць нам трэба будзе зварнуць сур'ёзнейшую ўвагу на тых, хто ідзе ў ВНУ, якія часам паказваюць добрыя дакуманты, але на справе зьяўляюцца шкодным нам элемэнтам.

Прамова тав. Конохава

Першае пытаньне, на якім я лічу патрэбным спыніцца, гэта аб якасці працы п'явак партыйных ячэек. Мы маем зараз шмат палітычных і гаспадарчых пытаньняў, мы маем шмат і іншых вялікіх задач, і вось нашы партыйныя ячэйкі, гуртуючы ўвагу на асноўных кампаніях, палічваючы колькасць прапант тэй ці іншай кампаніі, зусім забываюць аб вяршых чарговых штодзённых задачах. З шмат якіх кампаній і задач, якія мы маем, партыйныя ячэйкі ня могуць выбраць галоўных для таго, каб згуртаваць на іх увагу і падпарадкаваць ім штодзённую працу і дзейнасць нізкіх культурна-масаваў і іншых арганізацый. Гэта ёсць галоўны недахоп працы нашых партыйных ячэек, які трэба рашуча зьнішчыць з тым, каб п'явешчыць якасць нашае працы.

Другі момант—адносна барацьбы з правамі ухілам. Мы ў Кастрычнікавым раёне зараз палегулі, некаторыя п'явараднія вынікі ступені ўсаваення пастаноў лістапалаўскага пленуму ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б партыйнымі і шырокімі пралетарскімі масамі, і мы прыйшлі да наступ-

...праца дэціў у некаторых ступені ад таго, што няма адзведнай сістэмы ў кампанейскіх п'ятакіх. Вось, напрыклад ідуць перавыбары саветаў, агляд вытворчых парад, агляд чырвонай казармы, далей перавыбары Асававіхму. Усе гэтыя кампаніі ўціснуты ў адзін месяц. Таму пры правадзеньні іх ёсць шмат недахопаў.

Прамова тав. Агурскага

Нядаўна ў Маскве адбылася ўсесаюзная канферэнцыя таварыства гісторыкаў-марксістаў. Камуністычная фракцыя гэтай канферэнцыі ўхваліла рэзалюцыю аб тым, каб змагацца супроць апарату і галіне гістарычнай і дасьледчай працы. Гіст-партўскай нарада, якая была нядаўна, ухваліла рэзалюцыю аб тым, каб змагацца супроць усіх сіроб ідэалізаваць дробна-буржуазныя партыі, у тым ліку і Бунд, Бел. Сад. Грамаду і украінскія дробна-буржуазныя партыі. Нядаўна ў «Бальшавіку Беларусі» была вяломай дыскусія аб нацыянал-бальшавізме. Тав. Гэльтман высунуў тэорыю, што паўстаньне 63 г. было паўстаньнем у імя інтэрнацыянальнай салідарнасці, што гэта было паўстаньне за вываленне сялянства. Бюро ЦК асудзіла выступленьне т. Гэльтмана, але гэтым справа не канчаецца.

У нас раснаўскадзавецца калядндар з партрэтам Каліноўскага Кастуся. На гэтым партрэце напісана: «першы беларускі рэвалюцыянер і кіраўнік сялянскага паўстаньня супроць польскіх і расійскіх абшарнікаў 1863 г.» Гэта ідзе яшчэ далей тав. Гэльтмана. Кастусь Каліноўскі зусім ня быў беларускім прадаўшкіком, аб гэтым ёсць дакуманты. (Голае: фільму выпусцілі).

Стварылі гэтага міфічнага героя, нібы ён у 1863 г. выступіў, як абаронца сялянства, як кіраўнік сялянскага паўстаньня. Між тым, усім вяломай, што гэта было паўстаньне дваранства, буржуазіі і часткова заможнага сялянства за незалежнасць Польшчы. А зараз гавораць, што гэта сялянскае паўстаньне. Гэтакім-ж вучаць у нашых школах, быццам Кастусь Каліноўскі быў прадаўшкіком сялянства, што ён змагаўся за сялянства. Калі ў некаторых мясцовасцях сялянства і выступала супроць абшарнікаў, то Кастусь Каліноўскі ня быў кіраўніком гэтых сялян. Вось, маленькі ліст ва подпісам «Яскі гаспадар з-пад Вільні» аб паўстаньні 63 г. Тав. Ігнатюскі, гісторык Беларусі, паказвае на гэты ліст, як на адоўну Кастуся Каліноўскага. Вось маленькая цытата з гэтага лісту:

«Мы, што жывем на зямлі Польскай, што ямо хлеб Польскі,—мы п'ялікі з вякоў вечных. Трэба, нарэшце, і нам прысціць да таго розуму, што адной сілаю ды касою даб'емца справядлівай вольнасці і веры нашых даядоў і прададаў. Я, таварышы, лічу, што хоць гэта было вельмі далёка, але калі ёсць людзі, якія жадаюць ідэалізаваць К. Каліноўскага, дык з гэтым трэба змагацца.»

Відночна, што К. Каліноўскі не заклікаў сялян супроць абшарнікаў, а змагаўся толькі за незалежнасць Польшчы.

Далей 1906 г. Вядома ўсім, што ёсць людзі, якія гаварылі, што ў 1905 годзе Беларускае Сацыялістычнае Грамада высунула лезун аб стварэнні СССР. Гэта глуштва, жэе напісалі ў прамове да зборніку пралямацый, які быў выданы ў

1926 г. Супроць гэтага мы змагаемся і павінны яшчэ зараз змагацца. Гэты ўхл я назваў-бы адным ухілам (сьмех) таму, што тут зскрвала праўляюцца жадаць ідэалізаваць дробна-буржуазныя партыі задняй лічбай. Гэты ўхл ёсць ня толькі ў Беларусі, ня толькі ў п'ялакаў, але ёсць і ў яўрэяў. Вось некалькі характэрных фактаў.

Мы будзем Асігбуд, намачаем за пяць год увезьці ў краіну да 2.000 трактараў, будзем калгасы, саўгасы, змагаемся за урадавай Гэта ня лёгкая справа. Вось т. Гамарнік учора прыводаў адну жудасную па сваёй прадзе лічу: у краіне яшчэ 60% няпісьменнага насельніцтва. Яшчэ ёсць цэлыя раёны, дзе пануе саха. Яшчэ многа і многа самых рознастайных перашкод, якія сталі на шляху сацыялістычнага развіцця краіны. Але ці можа ўсё гэта выклікаць у бальшавікоў, у рабочае клясы, у беднаты хоць на хвіліну пэсымістычны настроі? Лепш за ўсё адказаці на гэта тым шматлікімі дэлегатамі рабочых, работніц, чырвонаармейцаў, батракоў і беднаты, што прыйшлі на трыбуны зьезду, каб прывітаць свайго кіраўніка...

Прамова тав. Агурскага

1926 г. Супроць гэтага мы змагаемся і павінны яшчэ зараз змагацца. Гэты ўхл я назваў-бы адным ухілам (сьмех) таму, што тут зскрвала праўляюцца жадаць ідэалізаваць дробна-буржуазныя партыі задняй лічбай. Гэты ўхл ёсць ня толькі ў Беларусі, ня толькі ў п'ялакаў, але ёсць і ў яўрэяў. Вось некалькі характэрных фактаў.

Бундаўцы фігуруюць там на першым месцы. Мы ведаем, што Бунд быў дробна-буржуазнай шавіністычнай партыяй да Кастрычнікавае рэвалюцыі і контр-рэвалюцыйнай арганізацыяй у эпоху Кастрычнікавае рэвалюцыі. Гэта для нас яскрава. А што мы бачым? Нядаўна была ў «Інвестыях ЦИК» рэцэнзія ад адной кніжэ Рафэса і Кіржніпа, якая выдана ў Маскве. У рэцэнзіі паказваецца, што Рафэс вызначае Бунд у 1906 г., як бальшавіцкую арганізацыю. Потым Рафэс напісаў, што гэта было зроблена ім памылкова.

Мы маем цэлы рад такіх фактаў, калі хочучь Бунд рэабілітаваць, хочучь давесці, што Бунд, як быццам, быў нявіннай і нават рэвалюцыйнай арганізацыяй.

Апошні факт, і я канчаю. Вы ведаеце, што Кастрычнікавая рэвалюцыя на Беларусі адбылася пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі. Мы аб гэтым пісалі, пішам і будзем пісаць. А вось, калі Гістпарт выпусціў кнігу «Кастрычнік на Беларусі», а там была сабрана вялікая колькасць матэрыялаў, якія высвятляюць барацьбу, што бальшавіцкая партыя вяла на Беларусі ў 1917 г., талы напісалі рэцэнзію ў «Польмі», што, моў, у гэтай кніжэ выкінута ўсё беларускае.

Я лічу, што мы павінны змагацца з гэтым, павінны ўсе разам змагацца супроць усіх ухілаў.

Зьезд—ЦК УсеКП(б)

ХІІ зьезд Камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі шле шчэрае бальшавіцкае прывітаньне каментунаму правадзю і кіраўніку партыі—ЦК УсеКП(б).

Пад Ленінскім кіраўніцтвам ЦК УсеКП(б) партыя ідзе пэўнымі крокамі да п'явядоў сацыялізму. Кіраўніцтва ЦК забяспечыла правадзеньне ў жыццё пастаноў ХV зьезду аб індустрыялізацыі краіны, аб падняцці сельскае гаспадаркі на аснове будаўніцтва саўгасаў, на аснове кааператыва і кааператыва дробных і дробнейшых сялянскіх гаспадарак, забяспечыла адзінства партыі і непарушнасць саюзу пралетарыяту з асноўнымі масамі сялянства. ЦК сваячасова звазастрыў увагу ўсёй партыі на правым ухіле, які

...на трыбуне работніца Філі «Дняпро» тав. Іваллеўскай. Яна ня ўмее гаварыць складна, часта словы ня точуць яе слухача, але хіба гэта мяняе справу, тое, што думаюць многія тысячы работніц, яна перадала добра і выразна.—Я вітаю вас, таварышы, ад 1.500 работчых і работніц фабрыкі «Дняпро». Мы спадэемся, што ХІІ зьезд вырашыць усе важнейшыя пытаньні... Вы наш авангард... Мы вам верым і абяцаем, што разам з вамі будзем шчыра выконваць паставы зьезду. Вышэй сьцяг ланінізму. Ленінізм перамагае і будзе перамагаць...

Ці трэба што-небудзь дадаваць да гэтых слоў? На трыбуну ўсходзіла зшчэ шмат работчых і работніц, і ўсе яны гаварылі ў адзін тон: мы верым ланініскай партыі, мы пойдзем пад яе кіраўніцтвам і пераможам усе тыя труднасьці, якія будуць на нашым шляху.

ХV зьезд УсеКП(б) даў пароль да масавага пераходу на калектывізацыю сельскай гаспадаркі. І вось сёння ў валі зьезду праходзіць яркая дэманстрацыя таго, як выконваецца ажыццяўляецца гэты пароль партыі. На трыбуне непасрэднае барацьбы і арганізатары калгасу—беднікі, батракі, яўрэі-сяляне. Яны раскаваюць простымі зскраўнымі словамі аб сваіх п'явелехах, няўдачах, дасягеньнях. Вось гаворыць бядняк з Аршаншчыны, член калгасу, т. Кулцэвіч.

Мы просім нашу партыю дапамагчы нам пабудаваць калгас. Мы бачым, што калгасы скараюць за ўсё дапамагаюць нам выбіцца з убоства. Ён не знаходзіць больш слоў і канчае—няхай жыве партыя бальшавікоў!

Вось член арпелі з Бабруйшчыны тав. Гаспадарым раскавае, як яны складалі і арганізоўвалі сваю арпелю. Зараз нашы калектывы ўжо п'явелью калітвы. Былі ў нас гадзіны, калі многія слабахарактарныя вышлі з калектыву, засталася мала працаўнікоў. У 1923 годзе ўся наша маемасць ацэньвалася толькі ў 12.000 рублёў, а зараз мы маем яе на 60.000 рублёў. Наш калектыв мацне. Няхай жыве кампартыя і сацыялізм!

Потым адзін за другім выступаюць калгаснікі-яўрэі з Магілёўшчыны і Бабруйшчыны т.т. Сямёнаў, Галасман, Гарэлік. Яны выступаюць на яўрэйскай мове, але перакладу ня трэба. Усім аразумела і блэ гэтага. Яны раскаваюць, як браліся за новую напрымычную работу, якія былі перашкоды, чаго дасягнулі...

Усе, як адзін, падмаюцца і робяць Чырвонай арміі бурныя магутныя авацыі.

А далей адзін за другім пачалі выступаць работчыя, бяднякія і батрацкія дэлегаты. І тут усё было так, як яно існуе ў жыццё партыі, а вакол яе цесным калыдом работчая кляса, Чырвоная армія, бедная, се-

найбольш небяспечным на даным адрэзку часу, і на неабходнасці барацьбы з правай небяспелай, пры непазлабленні барацьбы з «левымі траціцкім ухілам і з усімі прымірэнцтвам.

...на трыбуне работніца Філі «Дняпро» тав. Іваллеўскай. Яна ня ўмее гаварыць складна, часта словы ня точуць яе слухача, але хіба гэта мяняе справу, тое, што думаюць многія тысячы работніц, яна перадала добра і выразна.—Я вітаю вас, таварышы, ад 1.500 работчых і работніц фабрыкі «Дняпро». Мы спадэемся, што ХІІ зьезд вырашыць усе важнейшыя пытаньні... Вы наш авангард... Мы вам верым і абяцаем, што разам з вамі будзем шчыра выконваць паставы зьезду. Вышэй сьцяг ланінізму. Ленінізм перамагае і будзе перамагаць...

Ці трэба што-небудзь дадаваць да гэтых слоў? На трыбуну ўсходзіла зшчэ шмат работчых і работніц, і ўсе яны гаварылі ў адзін тон: мы верым ланініскай партыі, мы пойдзем пад яе кіраўніцтвам і пераможам усе тыя труднасьці, якія будуць на нашым шляху.

ХV зьезд УсеКП(б) даў пароль да масавага пераходу на калектывізацыю сельскай гаспадаркі. І вось сёння ў валі зьезду праходзіць яркая дэманстрацыя таго, як выконваецца ажыццяўляецца гэты пароль партыі. На трыбуне непасрэднае барацьбы і арганізатары калгасу—беднікі, батракі, яўрэі-сяляне. Яны раскаваюць простымі зскраўнымі словамі аб сваіх п'явелехах, няўдачах, дасягеньнях. Вось гаворыць бядняк з Аршаншчыны, член калгасу, т. Кулцэвіч.

Мы просім нашу партыю дапамагчы нам пабудаваць калгас. Мы бачым, што калгасы скараюць за ўсё дапамагаюць нам выбіцца з убоства. Ён не знаходзіць больш слоў і канчае—няхай жыве партыя бальшавікоў!

Вось член арпелі з Бабруйшчыны тав. Гаспадарым раскавае, як яны складалі і арганізоўвалі сваю арпелю. Зараз нашы калектывы ўжо п'явелью калітвы. Былі ў нас гадзіны, калі многія слабахарактарныя вышлі з калектыву, засталася мала працаўнікоў. У 1923 годзе ўся наша маемасць ацэньвалася толькі ў 12.000 рублёў, а зараз мы маем яе на 60.000 рублёў. Наш калектыв мацне. Няхай жыве кампартыя і сацыялізм!

Потым адзін за другім выступаюць калгаснікі-яўрэі з Магілёўшчыны і Бабруйшчыны т.т. Сямёнаў, Галасман, Гарэлік. Яны выступаюць на яўрэйскай мове, але перакладу ня трэба. Усім аразумела і блэ гэтага. Яны раскаваюць, як браліся за новую напрымычную работу, якія былі перашкоды, чаго дасягнулі...

Прывітаньне „Правде“

ХІІ-ты зьезд КП(б)Б надсылае бальшавіцкае прывітаньне Цэнтральнаму аргану Камуністычнай партыі—Ленінскай «Правде».

У эпоху сацыялістычнай рэканструкцыі, калі перад партыяй і работчай ілсай стаюць гіганцкія задачы будаўніцтва, значэньне Ленінскай «Правды», як калектывнага агітатара, прапагандыстага і арганізатара—надзвычайна вялікае.

Бальшавіцкае «Правда» асьвятляе труднасьці, якія сустракаюцца на шляху да сацыялізму і адначасова дае партыі і работчай клясе востра наточаную зброю ланінізму для перамогі гэтых труднасьцяў, для больш рашучага сацыялістычнага наступ-

...на трыбуне работніца Філі «Дняпро» тав. Іваллеўскай. Яна ня ўмее гаварыць складна, часта словы ня точуць яе слухача, але хіба гэта мяняе справу, тое, што думаюць многія тысячы работніц, яна перадала добра і выразна.—Я вітаю вас, таварышы, ад 1.500 работчых і работніц фабрыкі «Дняпро». Мы спадэемся, што ХІІ зьезд вырашыць усе важнейшыя пытаньні... Вы наш авангард... Мы вам верым і абяцаем, што разам з вамі будзем шчыра выконваць паставы зьезду. Вышэй сьцяг ланінізму. Ленінізм перамагае і будзе перамагаць...

Дзеньнік зьезду ТРЭЦІ ДЭНЬ

7-га лютага ўвесь дзень працягваліся спрэчкі па справаздачы ЦК КП(б)Б.

На ранішнім пасяджэньні зьезд прыймаў прывітаньні ЦК УсеКП(б) і «Правда», агалашаныя тав. СЯНКЕ-ВІЧАМ.

У спрэчках па справаздачы ЦК КП(б)Б выступалі наступныя т.т. САДОУСКІ, ГРЫСЕВІЧ (Бабруйск), ХАЦІН, НЭІЛАНД (Магілёў), НОВІКАУ (Менск), ГУРЭВІЧ (Менск), ДЗЕНІСЭВІЧ (Полацк), ЯКАВЕНКА, КУНІЦА (Гомель), ГУРЭВІЧ (Бабруйск), КРОХМАЛЬ (Чыр. арм.), ФЕДАРАУ (Полацк), АУСЕЯННА, КРЭМЕР (Менск), ПЛАТУН, АРЫШЧУК, ШАРШНЕЎ (Асігбуд), СТАСЭВІЧ.

На вчэрнім пасяджэньні ў спрэчках выступалі т.т. РАБІНОВІЧ (Барысаў), ІГНАТОУСКІ, АРОНШТАМ (Віцебск), ВЯЛУГА, БАЛІЦКІ, ПРУСАКОВА (Гомель), ПРЫШЧЭПАЎ.

К канцу пасяджэньня зьезд заслухаў прывітаньні дэлегатаў Бел. Войск. Шнолы (чырвон. т. ЗАРЭН-БОУСКІ), 2 бел. дывізіі (чырв. т. ГУЗІКАЎ), дэлегаты работчых Добруўскай фабрыкі «Гэрой Працы» (т.т. АБОЗНАЯ і ХОДНІН), чыгуначнага ст. Жлобін (т. КАГЭЯЎ), фабрыкі «Меншэў» (т. КАРГАЛЮЎ), заводу «Камунар» (т. ДАЛГУНОЎ), зав. «Пралетары» (т. ЗУБАРОЎ), фабрыкі «Спартак» (т. ШКУРАЎ) і дэлегаты спецыялістаў прамысловасці і сел.-гасп. (інж. т. КАПЛАН).

Ад імя зьезду на прывітаньні адказваў т. МАЛАКОВІЧ.

Зьезд атрымаў прывітаньне ад Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі.

Сёння—працяг спрэчак па справаздачы ЦК.

Добрай падрыхтоўкай да будаўніцтва

забяспечым тэмп сацыялістычнай індустрыялізацыі

Скарыстаем на падрыхтоўку апошнія два месяцы да пачатку будаўніцтва

СЫГНАЛІЗУЕМ НЕБЯСЬПЕКУ

Осьмань і студэнт павінны былі быць месіцамі самай інтэнсіўнай падрыхтоўкі да надыходзячага будаўнічага сезону.

Усе будучыя арганізацыі абавязаны былі прадставіць не пазьней 1-га студзеня свае тэхнічныя праекты новага будаўніцтва і заключыць дагавары з будаўнікамі. Аднак, ня глядзячы на тое, што ўсе тэрміны ўжо прайшлі, большая частка арганізацый Беларусі да гэтага часу не прадставіла праектаў будаўніцтва. Такім чынам, усе дэфекты, выпрысканы ў часе падрыхтоўкі да будаўнічага сезону мінулага году, ня вылічаны і на цяперашні час.

Гісторыя паўтараецца. Нашы карэспандэнты в акрут і раўнаў малюць даволі выразную карціну падрыхтоўкі да будаўнічага сезону.

У Віцебску на будаўніцтва мяркуецца затраціць у гэтым годзе даволі салідную суму — 15 млн. руб. Між тым, амаль ніводная з будучых арганізацый не прадставіла праектаў. У Менску з 250 праектаў, якія павінны былі быць прадставлены рэспубліканскаму інжынеру, ёсьць толькі 9. Такі-ж малюнак наглядаецца і ў Мазыры, Барысаве і іншых гарадох.

У гэтым годзе як і ў мінулым, наш будаўніцтва будзе адчуваць востры недахват у будаўнічых матэрыялах. Ужо в раду месць наведвальніц аб недахваце кваліфікаванай рабочай сілы. Між тым, спэцыяльнае праектамі ў сваё чаргу не дае магчымасьці дакладна высветліць патрэбную колькасць будаўнічых матэрыялаў, улічыць наяўнасьць, а таксама ўсталяваць, чаго і колькі нам не хапае. Гэта напэўна алабэцца і на сабевошце будаўніцтва, бо перавозка і дастаўка будаўнічых матэрыялаў зараз каштавала б значна таней, чым уезьву і заетку, у разгар будаўнічага сезону.

Адсутнасьць плянаў будаўніцтва не дае таксама магчымасьці высветліць неабходную колькасць кваліфікаванай рабочай сілы. При недахваце кваліфікаваных рабочых, які ў нас цяпер адчуваецца, гэта яшчэ больш ускладніць становішча.

У выніку беспланавага будаўніцтва і неспалчасовай падрыхтоўкі многія работы прыходзіцца перарабляць. Такія факты мы наглядаем і на будове трамвая ў Менску і на будове швейнай фабрыкі ў Віцебску. Рабочыя памяшканьні Дзьвіналесу ў Віцебску пабудаваны на аўсім шляхгодным фундаманце. Такія факты мы наглядаем і ў раздз іншых месцах.

Аб патавельні будаўніцтва ніхто і ня думае

Барысаўскі гарком КП(б)В правёў параду ўсіх будучых і будаўнічых арганізацый з мэтай высветліць, як ілае падрыхтоўка да будаўнічага сезону.

Што-ж выявілася? Многія арганізацыі толькі зараз вырашаюць—ці будаваць, ці не. Лесбел павінен на плане прыступіць да пабудовы на тэрыторыі цяперашняга заводу «Камінтэрн» дрэвапрацоўчага камбінату (пабудова разлічана на 2 гады 1929 і 1930 г.). На ўсялякія запытаньні, што і як ён будзе будаваць, Лесбел маўчыць. Ніхто ня ведае, якія будуць пляны, ці будуць адпущаны сродкі і г. д.

Мяркуецца будаваць дом адпачынку, але Галоўсацстрах да гэтага часу ня можа высветліць, ці будуць адпущаны сродкі. Прабачыцца пераабсталяваньне пракалектыўу ганчарнікаў, але менскае кіраўніцтва пракалектыўамі ня можа сабрацца пацьвердзіць гэта. У выніку ўпаўнаважаны кіраўніцтва па Барысаве ніякай падрыхтоўкі не ведае.

Белдзяржбуд ня можа добра падрыхтавацца да сезону в тае прычыны, што адпаведныя арганізацыі не заключылі ўмоў і ня робяць заявак на будаўніцтва. У прыватнасьці, не

заклучана ўмова з АВК на пабудову «Дому Саветаў».

Усё гэтае алабэцца на кошыце будаўніцтва. Наогул, справай патавельні будаўнічых работ плянава ніхто не займаецца. Яшчэ некалькі слоў аб якасьці будаўніцтва. Яшчэ ў мінулым годзе было заўважана, што пабудовы з недастаткова высушаната лесаматэрыялу даюць шчыліны, дэверы не падыходзяць да вушакоў, рамы да вокан і г. д. Гым ня менш і ў гэтым годзе ні адна з будаўнічых арганізацый не забяспечыла сябе суцэхім лесаматэрыялам. Падрыхтоўка рабочыя да будаўніцтва праходзіць таксама дрэнна. Заяўкі на рабскаў па Барысаве даў толькі жылсако. Іншыя арганізацыі някуль што «срытуюцца».

Добра, што кіраўнічыя арганізацыі ўзяліся за праверку. Гэта дае магчымасьць загадаў узяцца за выпраўленьне ведахопаў.

Але дзеля таго, каб памыжкі выправілі, неабходна напружаная работа ўсіх будаўнічых арганізацый. Гаўчы будаўнікоў і самой масы рабочых да справы падрыхтоўкі будаўнічага сезону пакуль што ня чуваць.

Я. СІРОЦКІ.

Далей размоў ні кроку

Шмат гаварылі на нарадзе Менскай АКК, у прысутнасьці прадстаўнікоў Белжылсавау, аб падрыхтоўцы да будаўнічага сезону гэтага году. Здавалася-б, што паслыі такой важнай нарады працаўнікі на мясцох прымуць усе належныя ад іх меры ў адносінах падрыхтоўкі да будаўніцтва.

Што-ж мы бачым у сапраўднасьці?—Поўкуну бяздзеянасьць.

Жакты г. Менску да гэтага часу ня ведаюць маштабу сваіх будаўнічых работ з прычыны адсутнасьці вестак аб кредыце.

Парадак атрыманьня кредыту жактамі наступны: жакты прысылаюць сваё заяўкі на кредыт і балансы ў

Белжылсава. Апошні-ж дае сваё заключэньне (у выглядзе кадайніцтва) аб разьмеры кредыту, які можа быць выданы таму ці іншаму жакту. Потым заяўкі, ужо ў канчатковым выглядзе, разглядае Камунбанк.

Многія жакты да гэтага часу ўсё яшчэ ня прыслалі ў Белжылсава сваіх балансаў і гэтым затрымліваюць водпуск кредытаў.

Але ў самым Белжылсавае, відавочна, ня ўсё добра. Некаторыя жакты ўжо прадставілі балансы, якія спалойна ляжаць у сталох канцылярый Белжылсавау не разгледжанымі. Белжылсавае таксама не спыняецца...

ТУРАЦКІ.

9 з 250

Адносна сваячасовага прадстаўленьня праектаў будаўніцтва і рабочых чарцяжоў, выдана ўжо нямала настанаў, дад рад дырэктыў, напісаны нямала паперы. Але, як відаць, на нашых будаўнікоў меры маральнага выдзяленьня ня робяць.

Прадстаўлены да 1-га студзеня, згодна асобнай пастанова. Так, напрыклад, да цэлага раду пабудов было прыступлена ў мінулым годзе пры ўмове прадстаўленьня праектаў на вацьверджаньне да 1-га студзеня.

Такія буйныя будаўніцтвы, як пабудова мясцовага камбінату ў Ворнін, пабудова драўлянага руб. фунда-

Гісторыя паўтараецца...

ВІЦЕБСК. (Наш кар.). Правыдум акрыжанькому прысьвяціў апошніе сваё пасяджэньне падрыхтоўцы да будаўнічага сезону. Высьветлілася, што большая частка арганізацый да сваячасовага пачатку будаўнічага сезону не гатова.

Ня глядзячы на вялізарныя разьмеры намечанага будаўніцтва (наля 45 млн. руб.), большасьць арганізацый да гэтага часу ня мае праектаў і каштарысаў.

У Віцебску адчуваецца недахват некаторых катэгорыяў будаўнічых рабочых — арматуршчыкаў, муляроў і іншых, між тым, адзел працы пакуль што не атрымаў ніводнай заяўкі аб патрэбнай рабочай сіле. Нічога невядома таксама аб тым, колькі патрабуецца будаўнічых матэрыялаў, у якіх напэўна будзе адчувацца вялікі недахват.

Тэхнічны нагляд над будаўніцтвам, якое нанчаецца, пастаўлен з рук вон дрэнна. У выніку беспланавасьці і непадрыхтаванасьці многія работы прыходзіцца перарабляць. Галоўны корпус новай швейнай фабрыкі, якая будзе знаходзіцца нават паўны час пад пагрозай разборкі.

Рабочыя памяшканьні Дзьвіналесу пабудаваны на такім фундаманце, што нагараюць у бліжэйшым будучым абваліцца. Прадпрыемствы ўсёды перавышваюць панявядзеныя каштарысы. Дырэктывы аб 15 проц. птавельні будаўніцтва ў акрузе нават і не пачыналі праводзіцца ў жыцьцё.

Прамыдум акрыжанькому вынес рад пастановаў, накіраваных да рашучага адхіленьня падобных зьявіцца і сваячасовага пачатку сезону.

Не скарыстоўваем каштоўнага абсталяваньня

ляжаць і іржавеюць замежныя машыны КАЛІ СКОНЧЫЦЦА ТАКОЕ ГАЛАВАЦЯПСТВА?

Залатая галюта ў хляве

Заімпартае абсталяваньне мы плацім залатой галютай. Пры. ўсіх аэаўнах нашы гаспадарнікі ўмеюць адстойваць свае патрабаваньні на імпартае абсталяваньне, але ўжываць гэтае абсталяваньне з карысьцю не заўбоды ўмеюць.

На нашым драмдынавым заводзе «Чырвоная Зара» (Менск) вшчэ ў лістападазе 1927 г. атрымана з Намочачны, згодна нашага заказу, машына для ачысткі парастаў. Маштавала яна, напэўна, некалькі тысяч зааатых рублёў. І гэта дэньна машына, якая павінна пэсьпэшыць якасьць прадуцыі, стаіць у хляве з 1927 года на гэты дзень.

Вытлумачыць такіх надбайнае адносіны нічым нельга. Ніхто дзодзі адміністрацыі на вытлумачаць гэтага ўчынку. Калі нават машына ачысьціць непатрэбнай, дык у Харчтрэстэ ёсьць бровары, машыну можна было-б прытасаваць да аднаго з такіх заводаў. Нарэшце, можна вэ ўступіць любому заводу ў СССР (бровару ці драмдынавому заводу).

Рабочыя зьдзіўлены, чаму дырэктар заводу тав. Лабанцаў, на мог дагаварыцца з Наркамземам, можа быць гэты «хляв», за які мы плацім заграницай тысячы залатых рублёў, можна было-б окарыстаць. ЯК МАШЫНУ ДЛЯ АЧЫСТКІ НАСЕНЬНЯ Сьмэстэма ачыткі насеньня ці парастнаў, напэўна, таа-ж, можа іоць гу-тарка толькі аб сітак. А можа быць Харчтрэст «лянава» падыходзіць да гэтага пытаньня і думае да нанца пацігодні трымаць гэтую машыну ў хляве?

Трэба наму-небудзь заінавіцца, ня гэта НІ ТРЭСТ, НІ АДМІНІСТРАЦЫЯ, ні партыйныя і трамзійныя арганізацыі на оным заводзе не «заўважылі» ськрыначкі, велічыню з та-варны вагон. Т-т.

Факты, якіх нельга абвергнуць

У дэлятае да зьмешчанай у газеце «Звязда» ад 1-га лістага 1929 г. заметкі пад назвае «Не знайшлі ні фактаў, ні заметкі», цікава запытаць паважаных працаўнікоў Белнапертрэсту, асабліва галоўнага інжынера Будбэрга, колькі каштавалі дзяржа-ве непатрэбныя і галавацяпскія затраты толькі на наступнае:

- 1) Купля і дастаўка лёкамобіля ў 230 копск. сіл в Масквы на фабрыку «Чырвоная Зорка» (м. Чашнікі, Віп. акр.) у 1928 г., потым перавозка лёкамобіля ў 1928 годзе на кардонную фабрыку ім. Вароўскага, прычым трэба адзначыць, што пры перавозцы лёкамобіль аваліўся ў рэчку, між тым, фабрыцы «Чырвоная Зорка» так быў патрэбен лёкамобіль, як адароваму патрэбна хвароба.
- 2) Усталяваньне лёкамобіля патрабаваў сталата рамонт і прачысткі, сьлесаром часта даводзілася падбіваць кліны для таго, каб была роўная пяга і не таралі-б падшыткі. У выніку лёкамобіль прыёс фабрыцы ня прыбытак, а страту, аб якой трэст добра ведае.
- 3) Прыслаў трэст палыяны паравод, які не адпавядаў пасланым у трэст чарцяжом. Прыслася перавод перарабляць і дарабіць некаторыя часткі на месцы. Для сьлесароў і рабочых работы хапіла на два месяцы.
- 4) Прыслаў трэст палыяны паравод, які не адпавядаў пасланым у трэст чарцяжом. Прыслася перавод перарабляць і дарабіць некаторыя часткі на месцы. Для сьлесароў і рабочых работы хапіла на два месяцы.

без перапынку, ён не падыходзіць. Аб чым думалі сьпэцы?

2) У Нямеччыне ў 1927 г. былі куплены і дастаўлены на фабрыку «Чырвоная Зорка» дзьве новыя сартыроўкі. На запытаньне фабрыкі, што в гэтым сартыроўкамі рабіць, бо фабрыцы яны зусім не патрэбны, трэст адказаў: «Пастаўце на склад і няхай стаіць да нашага распараджэньня». Сартыроўкі і цяпер яшчэ ляжаць, чакаючы асобнага распараджэньня».

3) Па заказе трэсту была прыслана на фабрыку накрывка для пряд-най часткі новага лёкамобіля ў 500 копск. сіл, вагою каля 15-18 пудоў. Калі накрывка была дастаўлена, яна аказалася зусім нягоднай для лёкамобіля (аб чым быў складзён акт). Зараз чагунная накрывка ляжыць і чакае, калі знойдуцца добрыя фабрыкі, якія пераплацяць яе на іншыя прадметы. Нам паводле чутак выдэма, што накрывка каштавала каля 300-400 руб.

4) Прыслаў трэст палыяны паравод, які не адпавядаў пасланым у трэст чарцяжом. Прыслася перавод перарабляць і дарабіць некаторыя часткі на месцы. Для сьлесароў і рабочых работы хапіла на два месяцы.

Можна яшчэ падаць шмат прыкладаў, якія трэставікі стараюцца замазаць. ЗНАЙКА.

Прадайце непатрэбнае

На чую «Кастрычнік», Бабруйскае акрун, ужо некалькі год ляжыць непатрэбнае абсталяваньне, якое ня прыносіць ніякай карысьці, а толькі займае месца. Непрыхлад, лёкамобіль у 12 хонак сіл, рамы затарныя (заможныя), варштаты фанэрныя, абсталяваньне для дзьвех гадзільных печав, сьлякарня, мэбля, якая

карыстаецца дырэктар заводу і ва-відчым вытворчасці, і шмат друіх рэчаў.

Усё гэта складае велікую суму грошай, якая ляжыць жэртвымі капіталам у той час, як шматлікія сродкі можа было-б авярнуць на нашча будаўніцтва, якое так адчувае патрэбу ў сродках. Рабнер.

ВЫБАРЫ У САВЕТАХ

Гарлапаны не прайшлі ў савет

Малюнкi выбарчай барацьбы (Смалявіцкі раён, Мешчына)

Усё тое, што сьбіта пісалася і гаварылася аб наступленьні клясавата ворага на саветы, дыкам адрэдуваецца ў жыцьці тых сельсаветаў, дзе перавыбары ўжо праведзены. Возьмем, напрыклад, вёску Юрва. Калі ў часе перавыбарав мінулых годоў мы тут амаль ня мелі наступленьня кулацтва, дык у гэтым годзе актыўнасьць кулацтва разгарнулася.

Здраднікам на нашым клясавым фронце. Сам ён бяднік, а заўбоды на «сходах падтрымлівае «гарманінаў»-заможнікаў, гатовы ім прадацца за чарку гарэлкі.

У агні клясавай барацьбы

Самы-ж люты тэатл заможнікі ўвядлі пры чытаньні напэўна савету. Там меўся пункт такога зьместу: «...»

Супроць клерыкалізму і забабонаў

Рабочыя патрабуюць перадачы апусьцелай сынагогі пад дом культуры

Рабінаўская шайка мабілізуе фанатыкаў (Горкі)

На ўсіх выбарчых сходах гораду прымаюцца пастановы аб алабраньні пад дом культуры адной з 8 сынагог Горах.

На драме і рабінаўская шайка. Яна баіцца страціць крыніцу прыбытка. Арганізуюцца гандаары,

Каб даць ахпор хваі фанатызму і клерыкалізму, прадоўжыя гораду арганізавалі вялікі мітынг. Выходзілі саматужнікі, старыя рабочыя, прадстаўнікі аўрэскай сацыякай трамвайска-ці, якія патрабавалі ўсталяваць барацьбу з клясавым во-

Шайка баптыстых

Пад маской рэлігійнай прапаганды хавалася шпіёнская работа

БАПТЫСТЫЯ-ШПІЁНЫ АТРЫМЛІВАЛІ ПЭНСІЮ АД БРЫТАНСКА-АМЭРЫКАНСКАЙ МІСІІ

У 1920 годзе, з дапамогаю ангельскага міністэрства замежных спраў і каталіцкага духавенства Польшчы, была нелегальна перакінута ў Савецкую Беларусь для антысавецкай работы група баптыстых, што скончыла баптыстычны інстытут у Філадэльфіі. Баптыстыя былі забяспечаны ангельскімі папшартамі, а іскі яны пааднаму—праз Нямеччыну і Польшчу—нелегальна перайшлі савецкую граніцу і разгарнулі ў Беларусі шырокую шпіёнскую дзейнасць.

Баптысты Юржыц, у мінулым кулак, выехаў у Амерыку ў 1913 годзе, у 1916 г. уступіў у секту баптыстых, потым пераехаў у Філадэльфію, дзе паступіў у баптыстычны інстытут, а ў 1920 г. у ліку іншых 25-ці баптыстых быў накіраваны баптыстычным цэнтрам у СССР на антысавецкую работу.

Граніцу Польшчы з БССР Юржыц перайшоў нелегальна. Прапрацаваўшы некаторы час, Юржыц разам з жонкай нелегальна паехаў у Польшчу за інструкцыямі, адкуль у 1923 г. вярнуўся зноў-жа нелегальна ў БССР.

З 1923-га году Юржыц пачаў рэгулярна атрымліваць пенсію з-за жонкі, паслаўшы туды розныя шпіёнскія весткі аб СССР.

Баптысты Паляноў—таксама з кулакоў. Як і Юржыц, ён быў накіраваны на антысавецкую работу ў СССР і прабраўся да нас тымі-ж нелегальнымі шляхамі. Таксама, як і Юржыц, ён некалькі раз пераходзіў савецкую мяжу, перадаваў розныя весткі сакрэтнага характару, а з 1923 г. пачаў рэгулярна атрымліваць ад брытанска-амерыканскай місіі,

што знаходзіцца ў адной з прыбалтыцкіх краін, пенсію ў суме 35 далараў у месяц.

Такі-ж, прыкладна, жыццядзія і дзейнасць трыяга з гэтай групы баптыстага Ансючыца.

Як дасканала была ў гэтай шайцы наладжана сувязь з заганіцай, можна меркаваць па тым, што члены гэтай шайкі рэгулярна перасылалі заганіцу нават расьпіскі ў атрыманыя грошай.

Тут, у Беларусі, члены контр-рэвалюцыйнай шайкі спаткалі актыўнае падтрыманьне ў беларускім саюзе баптыстых, у прыватнасці з боку сакратара саюзу Драздо, а таксама баптыстага Чабяруна.

І Дрозд і Чабярук, акрамя дапамогі членам шайкі, і самі трымалі цесную сувязь з заганіцай, перадаючы туды розныя весткі і атрымліваючы адтуль узамен буйныя сумы грошай.

Доўга прапавала контр-рэвалюцыйная шайка, прыкрываючыся маскай рэлігійнасці, карыстаючыся нашай цягімасцю да рэлігійных поглядаў грамадзян.

Пільнасць органаў варты СССР ад замежных і ўнутраных ворагаў павяліла канец шkodнай дзейнасці контр-рэвалюцыйнай шайкі.

Але пралетарская грамадзасць павінна арабіць з гэтай справы аднаведны вывад: больш уважліва сачыць за дзейнасцю розных рэлігійных сент, цэвэрдэ памятаючы, што рэлігія зьяўляецца зброяй барацьбы нашых ворагаў з рабочай клясай і што пад шыльдай рэлігійных поглядаў часта хаваюцца простыя контр-рэвалюцыйныя і шпіёнскія мэты.

Забесьпячэньне Беларусі маслам

Перспэктывы на бліжэйшы час

Якія перспэктывы з забесьпячэньнем насельніцтва маслам на бліжэйшыя месяцы?

На гэта запытаньне нашага супрацоўніка, інспектар Наркамгадлю БССР, пад загалам якога знаходзіцца гэта сьправа, адказаў:

— Становішча з маслам, бязумоўна, палезшыцца ў бліжэйшы час. На скліканай гэтым днём пры Наркамгадлю нарадзе, прадстаўнікоў зацікаўленых устаноў, выдзілася, што ў апошні час у саўгасах і калгасах павялічылася выпрацоўка масла; малочныя арцелі сталі таксама больш здаваць малочка. Прадстаўнік беларускага малочнага саюзу запэўніў, што ў другім квартале саюз здасць поўнасьцю вытолькі вызначаную плянам колькасць масла за 2 квартал, але таксама і тое масла, якое было не здадана ў першым квартале.

Наркамгадлю прыняў меры, каб масла, якое выпрацоўваецца саўгасамі і калгасамі, павіла выключна ў рукі рабочай калгасарцы. Усе саўгасы і калгасы прымацаваны да аднаведных цэрэбронаў, якія яны абавязаны прывозіць усю сваю прадукцыю. Масло Беларускага малочнага саюзу будзе таксама перадавацца выключна рабочай калгасарцы.

Падрыхтоўка спецыялістаў у БССР

Калегія Наркамсаветы прызнала неацэнававага ачыньне ў БССР спецыяльных вышэйшых навучальных устаноў па падрыхтоўцы спецыялістаў для металюргіі, аўтамабілізму і іншых галін прамысловасці.

НКА пастанавіў забяспечыць БССР спецыялістамі—механікамі, электратэхнікамі, металюргамі, гарнікамі, тэкстыльшчыкамі шляхам контрактацыі іх у ВНУ іншых савецкіх рэспублік.

Што датычыць падрыхтоўкі спецыялістаў іншых катэгорый, дык НКА прымаў неабходны прымяць наступныя мерапрыемствы.

З будучага навучальнага году пры БДУ адчыняцца хэміка-тэхнічны факультэт, які рыхтуе таварна-знаўцаў-спецыялістаў. Эканамісты х для прамысловасці, банківа-фінасыявых працаўнікоў рыхтуе эканамічнае аддзяленьне факультэту права і гаспадаркі БДУ.

Антысанітарыя і бруд на рынках

Рынок тоне ў брудзе. Непатрэбная сумяціца і непарадак—звычайныя зьявішчы на рынку.

Нябывалыя маразы ў БССР

34 градусы ніжэй нуля

ПАПСАВАНЫ ТЭЛЕФОНЫ.—СПАЗЬНІЛІСЯ ЦЯГНІКІ

Пазаўчора і ўчора маразы ў Менску дасягалі 34 градусы ніжэй нуля.

З прычыны маразу спыніўся вулічны гандаль. У некаторых мясцох папсаваліся лініі міжгародных тэлефонаў. Пазаўчора і ўчора на некалькі гадзін не працаваў тэлефон Менска-Масква.

Пашкодзілі маразы і чыгуначнаму руху. У апошнія два дні ўсе цягнікі прышлі ў Менск з спазьненнем на 4-5 гадзін.

Як паступае сельгаспадатак

Спагнана 92,3 проц. акладу

Па даных Наркамфіну БССР, з пачатку кампаніі збору сельгаспадаткага падатку да 1-га лютага паступіла 10.678 тыс. руб. Падатак выкаваны ў разьмеры 92,3 проц. За апошнія 2 тыдні паступіла 487.144 руб.

Вельмі добра праходзіць збор сельска-гаспадарчага падатку па Віцебскай акрузе, дзе сьвагана 96,7 проц. акладу. На апошнім месцы Гомельшчына, дзе сабрава толькі 80,1 проц. У бліжэйшыя 2 тыдні павінны быць спагнаны ўсе 100 проц. акладу.

Акрамя акладу паступіла звыш 150 тыс. руб. нядомак і пені.

Перадача ордэну працоўнага Чырвонага Сьцягу заводу „Энэргія“

У панядзелак, 11-га лютага, у Доме Культуры адбудзецца ўрачыстая перадача ордэну працоўнага Чырвонага Сьцягу менскаму заводу „Энэргія“.

Рабочыя і служачыя зав. „Энэргія“ на агульным сходзе аднагалосна пастанавілі лічыць дзень перадачы — сьвяточным днём.

У Менску будзеца кандытарская фабрыка

Для будовы новай кандытарскай фабрыкі ў Менску адведзены пляцы на Лягоўцы каля заводу „Энэргія“. Праект фабрыкі ўжо распрацаваны. Будавальніцтва разлічана на 2 гады. Фабрыка будзе катываць 1.500 т. руб. На фабрыцы будзе занята 450 рабочых. Роботы вядуць Беларэббуду.

За дзень

Будаўніцтва зернавых саўгасаў

Тры мільёны гэктараў плошчы.—500.000 тон зярна ў 1930 годзе.—2.150 кваліфікаваных работнікаў.—5.500 трактарыстых.—20 мільёнаў руб. на будаўніцтва.

Да 10-ці існуючых зернавых саўгасаў з пачатку вясны прыбавіцца яшчэ 34, для якіх адведзена 3 млн. гэктараў плошчы. Найбольшая колькасць зернавых фабрык будзе згрупавана ў Сьрэдня і Ніжня-Волжонай вобласьцях.

На пэўным Кавказе, у раёне станцыі Варбагод, Данонэ анругі, арганізаецца вопытна-навучальны саўгас. Тут будзе вельмі асабліва-адабраваная работа па арганізацыі буйнага эканамічнага гаспадаркі.

Зернатраёт мяркуе атрымаць у 1930 годзе ад саўгасаў 500 тысяч тон зярна.

Для саўгасаў, якія разгортваюцца ў бягучым годзе, атрабуецца 950 кваліфікаваных арганізацый, інжынераў і тэхнікаў, да 1.200 кваліфікаваных рабочых і 5.500 трактарыстых. Дырэктары фабрык зярна падрыхтоўваюцца на спецыяльных 5-цімесячных курсах пры Ціміразеўскай с.-г. акадэміі. Зараз на гэтых курсах навучаецца 93 партыйцаў.

Будаўніцтва 41 саўгасаў у бягучым годзе будзе наштаваць на 20 млн. руб.

Выплата выйгрышаў

За ўчарашні дзень Дзяржабанк выплаціў на 2-й павіцы індустрыялізацыі 7 выйгрышаў на 100 р і 27—на 20 і 50 р. усяго на суму 1.650 р.

Адзін з працоўнікаў машына-тэлаграфнай канторы прад’явіў 1/5 частку аблігацыі, на якую выйграў выйгрыш у 1.000 руб. У гэтых ачынасьці за 2 дні ачытана 239 выйгрышаў на суму 8.136 р.

Тыраж сьлянскае пазыкі ў Клімавічах

У Клімавічах, Магілёўскае акругі пачаўся 3 тыраж пазыкі ўзмацненьня сьлянскае гаспадаркі.

Для ўдзелу ў тыражы прыехалі упаўнаважаны НКФ СССР т. Бярковіч. У зьвязку з тыражом наглядаецца вялікі попыт на аблігацыі. Прысутнічае шмат сьлян з бліжэйшых вёсак.

Палешаньне хлебапацэньня

У бліжэйшы час зачыняецца абсталяваньне нова-будавальнай буйной кантракцыйнай пякарні на Старажоўскай вул. Пры вуску гэтай хлебапякарні будзе зьвярты рад хлебапякарняў працаўнікоў, якія знаходзяцца ў перыстававаных паміжхвільях і ў атыстававаных становішчах.

Абмен згубленых канспэрацыйных кніжак

З 15-га лютага зьмяняецца парадок атрымання новых канспэрацыйных кніжак замест згубленых. Пайшчыты пры страце кніжкі зварачаюцца ў стал пайшчыткі ЦРК (на Інтэрнацыянальнай вул., № 1), дзе

С.-г. курсы—у кожным раёне Радыё ва службе сельскай гаспадаркі

У сувязі з надыходзячай пасеўнай кампаніяй на пазьней 15-га сакавіка ва ўсіх раёнах БССР адчыняюцца тыднёвыя с.-г. курсы-канфэрэнцыі. Навучальныя пляны гэтых курсаў тэрыянава распрацаваны на месцы. У кожны раён для курсаў паслаюцца спецыяльныя адтары.

На ўсіх радыё-станцыях БССР арганізуюцца радыё-лекцыі на тэму, прысьвечаныя пасеўнай кампаніі.

Сельска-гаспадарчыя калёгіі дапамагаюць сьлянскаму гаспадаркам

У Беларусі ўспрымаюцца налічваюцца 14 с.-г. калёгіяў. Апошнія распрацавалі пляны правядзеньня вясёўнай пасеўнай кампаніі. Ужо пачата работа па ачытцы пасеўнага матэрыялу, набыцьці штучнага ўгнаеньня і машынаў. Кулавоцца рагатая жывёла. Сьлёта ва-

Новы крок па шляху разьнявольеньня жанчыны

Самастрахованьне сьлянян на выпадкі цяжарнасьці

Наркамсавет распрацаваў праект арганізацыі каа-аправаваньня сьлянян на выпадкі цяжарнасьці. Гэты праект мае вялікае значэньне, бо ён значна палепшае бытавое становішча працоўных сьлянян. Згодна праекту, кожны самастраховальны сьлянян арганізацыя на калектыўна-дабрачынчым членстве. На тэрыторыі кожнага сельсавету можа быць створана толькі адна каа-аправаваньне і будзе знаходзіцца пры сельскім камітэце ўзаемадапамогі. Каа-аправаваньне сьлянян аса-

аправаваньне сьлянян на выпадкі цяжарнасьці

Самастрахованьне сьлянян на выпадкі цяжарнасьці

Выпускюцца маслы плазот

Аддзел падлітасветы ўра НКА БССР выпускае спецыяльнае месіны агляд, прысьвечаны пасеўнай кампаніі. Ён будзе разасланы па раёнах, вёсках, хатах-чыталнях.

Вытворчыя зьскурсіі рабочых

У бліжэйшы час каля 20 рабочых-мэталюргічэскіх беларускіх завадаў выедуць у Маскву, Ленінград і Харкаў для азнаёмленьня з работай буйных мэталюргічных завадаў і, у прыватнасці, з працай Харкаўскага заводу с.-г. машынабудуўніцтва „Сьцяг і Мазот“. Менскія мэталюргічныя прабудуць у экскурсіі каля 3 тыдняў.

Такую-ж экскурсію пабудуць рабочыя швейнікі.

На Біржы Працы

Для Крайскай, Пона-Дубоўскай, Сьвабоды-Пірашэўскай с.-г. каварнаў заграбуюцца рэхункавацца ў акадэміі ў 60 руб. Зварачацца ў раёнаўную сьлянцкую

У бліжэйшы час каля 20 рабочых-мэталюргічэскіх беларускіх завадаў выедуць у Маскву, Ленінград і Харкаў для азнаёмленьня з работай буйных мэталюргічных завадаў і, у прыватнасці, з працай Харкаўскага заводу с.-г. машынабудуўніцтва „Сьцяг і Мазот“. Менскія мэталюргічныя прабудуць у экскурсіі каля 3 тыдняў.

Такую-ж экскурсію пабудуць рабочыя швейнікі.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

— КЛЮБ НАВУКОВЫХ ПРАЦАЎНІКОЎ.—У нядзелю, 10 лютага, з 12-й гадз. дня ў клубе Навук. Працаўнікоў (Камуністычная, 17) адбудзецца агульны сход навуковых працаўнікоў г.р. Менску.

Абвестка дня:
1. Даклад аднаго сакратара Усесяюзнай асацыяцыі „Вартніса“ проф. Б. І. Зборскага аб ролі інтэлігентна ў сацыялістычным будаўніцтве і задачы „Вартніса“.

2. Выбары дэлегатаў на IV-м Усебеларускі Зьезд Навуковых Працаўнікоў.

3. Выбары дэлегатаў на 3-ці Усесяюзны Зьезд Навуковых Працаўнікоў.

Ці праўда,

(Нашы запытаньні Цэнтральнай Выбарчай Камісіі)

што ўласьнікі паравога млыну ў Міханавічах, гр-не Коцлах і Лейкім, які наймаюць 2 рабочых, не павышаны права галасу;

што сходзі беднаты ў Добраньскім сельсавете адбываліся ў хатах кулакаў і на іх прысутнічалі валохнікі;

што ў мястэчку Навовічах (Гомельшчына) упэўнаваны выбарчай камісіі агітаваў супроць кандыдатур Лявонкі;

што ў Навовіцкім сельсавете ёсьць выпадкі грубага павячэньня кандыдатур, і што там-жа на чыталісь наказы дэпутатам;

што ў вёсцы Круціцы, Гомельскага раёну, кулакі завазілі парк-

ву і вялі прасакандыдую агітацыю, абвінавачваючы камуністаў у надпале, што вікіх мер супроць іх ця прымаўся;

што ў Астрашыцка-Гарадзецкім раёне ў сельсавет ухітрыліся прадзельні кулака, які плаціць 330 р. палатку, і арганізатар млыну;

што ў Высокагорскім сельсавете, Лагоўскага раёну, былы агіт лодскай атравкі вядзе варожую нам агітацыю сярод сьлянян і што гэты контр-рэвалюцыйнар яшчэ не арыштаваны;

што ў Замасцочным сельсавете таго-ж раёну сьведз сарваў жаючы сход і вастаўся непакорарым.

Балі гэта праўда, што зроблена для выпраўленьня становішча?

Новы разьмер паявых узносаў у калгасарцыю

Беларэббуду ўстанавіла 5 разьмераў пая для членаў сьлянцкай калгасарцыі. Для асоб, якія атрымліваюць пенсію да 50 руб., вызначаны пая ў 15 руб., для

мае пенсіі. З студэнтаў сьлянцкай пая паводле стыпендыі, якую яны атрымліваюць у ВНУ. Саматужнікі прыраўноўваюцца да рабочых і служачых.

За рынкамі няма патрэбнага сьлянцкага індустрыялізацыі.

Новы размер паявых уносаў у кааперацыю

Беларэбскае ўстанова 5 размеру пая для членаў спажывецкай кааперацыі. Для асоб, якія атрымліваюць пенсію да 50 руб., вызначаны пая у 15 руб., для тых, хто атрымлівае 100 руб. — 20 руб., ад 100 да 150 руб. — 30 руб., ад 150 да 225 руб. — 40 руб. і выш 225 руб. — 50 руб. Члены самі пайшычы уносяць 1/4 яго пая, калі ён атрымлівае пенсію да 100 руб. у месяц і 1/3 пая пры атрыманні ім выш 100 руб. пенсіі. Для асоб, якія маюць дапамогу ў страхаванні на інваліднасці і іш. у размеры 20 р. — вызначаецца пая ў 7 р. 50 к. Чырвоначасова плаціць толькі ўступны ўнос, а нацсклад уносіць пая ў залежнасці ад атрымлівае-

На рынках

Рынок тана ў брудзе. Непатрэбная сумяцца і непарадак — звычайныя з'явішчы на рынку. За рынкімі няма патрэбнага санітарнага нагляду. Прадукты першай патрэбы — прадукты харчавання, галоўным чынам, гародніна і малочныя прадукты, прадаюцца не з латкоў і столікаў, а з эмак. Такі продаж харчовых прадуктаў зьяўляецца прычынай іх забруджвання і ў выніку выклікае розныя хваробы. Трэба канчаткова вырашыць пытанне аб століках для гэтых прадуктаў. Сяляне, што прыязджаюць на рынак, ня маюць пэўнага месца, дзе спыніцца. У з'вязку з гэтым занімаюцца тратуары, сяляне ставяць свае падводы на праходах. Аддзел добрыбы і санітарнага інспекцыі павінен паклапаціцца аб прымядзённы рынак у належны парадок.

За дзень

ГРАМАДЗКАЯ СТАЛОЎКА НА ВЕСЦЫ Беларэбскае аддзяленне найбольшага спажывецкага т-ва (Віцебская акруга) 1.000 р. на арганізацыю ў гэтым грамадзкім палюці.

АБСЬЯДАНЬНЕ СПАЖЫВЕЦКАЙ КААПЭРАЦЫІ Беларэбскае камандзіраванне ў акругі рад інструктароў для абследавання работ спажывецкай кааперацыі. У першую чаргу будучы абследаваць кааператывы Менскай, Віцебскай і Бабруйскай акруг, а таксама „Дняпрасю“.

НОВАЯ ПАЖАРНАЯ. Сяляне намагаюцца арганізаваць новую пожарнай у раёне М.Б. ч. Адначасова распіраваецца праект пабудовы ў Менску новага цэнтральнага пожарнага дзёна.

Папаўненне мастацкага аддзелу музэю

Галоўмастацтва было для Беларэбскага музэю рад карцін мастакоў, якія прымаюць удзел у 3-й усебеларускай выстаўцы. Сярод карцін знаходзяцца працы Аляксандра, Энда, Тарасіхава, Валло, Філіповіча і інш.

Падпісаныя з'вязда

Гал. кантора № 7-81
Рэдактар № 10-74
Сакартар № 6-19
Партадзел № 13-80
Аддзел замежнай і ўнутранай фармацыі № 13-80
Начны рэдактар № 6-42

Клуб імя Карла Маркса

У суботу, 9 лютага, а 9 гадз. у веч. адбыліся драматычныя чытанні ў рэдакцыі т. Сялянова (гаспаіна „Зорка“, паякой № 54).

Надаслаўшы анікет у члену клубу павінен з'явіцца ў кэшмары ад 6 да 9 гадз. увеч. за атрыманнем членскага білету.

Пры клубе арганізавана сурткава вывучальны беларускай мовы. Запоўні кэшмары штодня ад 6 да 9 гадз. увеч. чары да 15 лютага.

Для ЦК Бел. т-ва „Чырвоны Крыж“ патрабуецца справядлівае агульнае, які ведае англійскай мовы.

З прапановамі аглядаюцца да загадкаў разумовай сэкцыі.

Адказны рэдактар ЯН. АСЬМОЎ

ПАДПІШЫСЯ „ЗВЯЗДА“ НА ГАЗЕТУ

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА

На 1 год — 9 руб. 75 кап., на 6 мес. — 5 руб., на 3 мес. — 2 руб. 60 кап., на 1 мес. — 90 кап. Падпіска і абвесткі прымаюцца ў гал. канторы газеты „Звязда“ — Менск, Савецкая, 63 (трэці паверх), ад 9 гадз. раніцы да 5 гадз. дня. У правінцы — упойнавам. гал. к-ры, аддз. Б.Д.В. і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ

За радок непарэлі (пасля тэксту) — 50 кап., іншагароднія — 1 руб., пасля тэксту ў два разы даражэй. Пры шматразовым друкаванні — скідка па згодзе. Згодна паст. СНК ад 10-IX-1924 г. бярэцца зверху тарыфу 10 проц. падатку.

Тэлефоны:

Гал. кантора № 7-81
Рэдактар № 10-74
Сакартар № 6-19
Партадзел № 13-80
Аддзел замежнай і ўнутранай фармацыі № 13-80
Начны рэдактар № 6-42

С. Е. Н. Б. Н. Я. УТЭАТРЫ, КІНО

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР

ПЯТНІЦА, 8 ЛЮТАГА

ЗАКРЫТЫ СПЭКТАКЛЬ

Білеты ўзяты праз рабочую касу на „Строчок Тэа“ мясці сілу на пазоў, 10-лютага, на спектаклі „КАВАЛЬ ВАЯВОДА“

ВАЕННЫ ГАБІНЭТ БДУ

Усіх курсаў і факультэтаў БДУ (мужчыны і жанчыны) за выключэннем жанчын чацьвертага курсу падраку і праўсёу, якія не запоўнілі да гэтага часу СТАТЫСТЫЧНЫХ КАРТАК, АБАВЯЗАНЫ запоўніць іх у ваенным габінэце. АПОШНІ ТЭРМІН запоўнення 9 ЛЮТАГА г. г., пасля чаго ўсе не запоўніўшыя статкарты будуць лічыцца ўхіліўшыміся ад вучоту.

Ваенны габінэт адкрыт ад 9 г. да 2 г. дня і ад 4 да 8 г. увеч.

ДОМАШНИЙ РЕМЕСЛЕННИК САМОУЧТЕЛЪ

ВСЕХ ремесел в одной книге плоти, столяр, токар, дервля, ослары, саажной, шалры, а ВСЕ друг. 149 рис. Цена 3 р.

НОВЫЙ ПОЛНЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ КРОЙКИ И ШИТЬЯ женских и детских верхних вещей, платьев и белья (мужских, женских, детских) 300 рис. выкр. чертеж. Ц. 3 р. Адрес: Москва, Политотделский Музей, 110-3, опер. здание т-ва „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

АДШУКВАЕЦА

дзючымна Ніка Кашэвіч 15 год. Банкі ле на дарогу з Сібіры ў 1921 г. павярлі. Да 1927 г. адна жыл у Заслаўскім раёне, а затыль паехаў у Менск. Асоб, якія ведаюць ле месцазнаходжаньне, прашу павідавіць 8-га лютага па адрэсе: Менск, Пятраўскага тэатра, паякой № 49 Галоўскаму К. Ф., а пасля 8 лютага — Віцебск, Малаа Камуністыч. вул. д. № 2, Галоўскаму К. Ф.

ПРЫЁМ ПАДПІСКІ на газету „ЗВЯЗДА“ на ЛЮТЫ м-ц ПРАЦЯГВАЕЦА

Падпісчыкі даатрымаваюць усе №№ „Звязды“ з 1-га лютага

ДОМ АСВЕТЫ СЕНЬНЯ, 8 лютага

ПАСТАВЛЕНА КАЛЕНТЫВУ РАСЕЙСКОЙ ДРАМЫ „ВЯСЕЛЬЕ БЕЗ ВЯНЦОЎ“

паст. РАСТОЎЦАВА. Білеты ад 50-20 к. Пачатак а 9 гадз.

КАЖДОМУ ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ

советскому, торговому, кооперативному работнику необходимо быть подпочком БУХГАЛТЕРСКИХ КУРСОВ НА ДОМУ

Продолжительность курсов 8 месяцев. Прием производится круглый год. На курсы принимаются лица обоего пола с 16 лет с образованием 4 группы семилетки

По окончании курсов выдаются установленные СВИДЕТЕЛЬСТВА

Плата за первый месяц 5 р, а остальное по 4 р в месяц, переводится в начале каждого месяца по адресу: Минск, Вескобач, текущий счет № 682, а подробные условия высылаются за две десятикопеечные марки

С запросами обращаться: Минск, Вескобач, ЗАОЧНЫМ КУРСАМ

135 ФОКУСОВ в 187 рисунками 138 страниц.

Сост. А. Мирлес. Ц. 1 р. 50 к.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ДОМОУ

Сост. А. Мирлес. Об. загадок, шарад, шуток, головоломок и пр. 184 рис. 195 стр. Ц. 2 р. 25 к. Высыл. налож. платоном Москва. Пошты с. музо, 110-3. „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

для ЭДАЧЫ АБВЕСТКІ ў „ЗВЯЗДУ“

ЗВАНЕЦЕ ПА ТЭЛЕФОНУ № 7-81

Згубленыя і ўкрадзеныя дакументы

лічыць несапраўднымі

Членскі білет № 2091 Акулоўска П., выд. самзам Рабэцкае, 284

Вучотна-конская кніжка Крышчэнца Е., выд. Расонскі РВК 285

Паявы кніжка № 659 Саложка А. А., выд. Смолевічкіх спажывецкіх т-ва 286

Вучотна-конская кніжка Каштаніна А. Я., выд. Чаускі РВК 287

Членская паявая кніжка № 38 Луконскай А. С., выд. Земляцкіх спажывецкіх т-ва 288

Дзювае пасляноз. № 198 Віцэна Н. Н., выд. Смалявічскі РВК 289

Дзювае кніжка Шырочанка І. Г., выд. Расонскі РВК 290

Вучотна-конская картка Філіпіна Ц., выд. Чаускі РВК 291

Членская кніжка № 6-32664 Шуманскага А. А., выд. рабочком. будаўнікоў 292

Членская сваявая кніжка № 41901 Дзюбова Я. І., выд. мясцовае ст. Евразышча, Зах. ч. д. 293

Паявая кааперац. кніжка № 1419 Чапаев У., выд. Смолевічкіх спажывецкіх т-ва „Зорка“ 294

Чырвоначасовае кніжка Андросна І. П., выд. 97 паяком 295

КП.О. ТЭАТР

Культура

КІНО

Інтэрнацыяналь

КІНО

Парлетары

1-шы ДЗІНЯЧЫ кіно-тэатр

ЮНЫ ПІАНЭР (будынак кіно „ПАРЛЭТАРЫ“)

КІНО

СПАРТАК

МАСТАЦКІ БАЯВІК

Першы карнэт Страшней

Звыш прагр. — КП.О. ХРОНІКА Беларэбска № 2 (48)

Субветныя коміні ПАТ І ПАТАШОН

у новым баявіку ЗАГАДКА МЛЫНУ

Новы нямецкі баявік

Шлях да здароўя і красы

ТАНЬКА ШЫНКАРКА

ДРАМА ў 6 ЧАСТКАХ

Штодзённая 2 сесіяны: у 3 г. 30 м. і 5 гадз. — Касе — ад 2 г. 30 м.

2 БАЯВІКІ ў АДЗІН СЭАНС

Выдаць завожны філіе

1) СЫН МАСТРО

2) ЗАКРОЙШЧЫК З ТАРЖКА

у гал. ролі — ІПАР І.Б.ІІІСКІ

Да ўвагі рабкораў, селькораў, рэдкалегій друкаваных і насьцежных газэт

Рэдакцыя газеты „Звязда“ дэклараваць, што мы прыводзім на дзяткі да газ. „Звязда“ духмянабную часопіс

„Рабоче-крэсьціянскі корреспондент“

Выдаецца газ. „ПРАБДУА“. Гэтае часопіс зьяўляецца першым органам раб-селькоры, дзе тлумачыцца па ўсіх пытаннях раб-селькорскага руху і зьяўляецца неабходным вадручэннем у штодзёнай працы кожнай рэдкалегіі і раб-селькоры

Больш рэдкалегія павінен зараз-на правільна падпісаць на часопіс „Рабоче-крэсьціянскі корреспондент“ адроз раб-селькоры з нумару 23-24, які прысьвячаны вынікам IV Усебеларускага раб-селькорскага з'езду

ЦАНА НА 1929 ГОД

1 мес. 2 нумары — руб. 33 кап. 6 мес. 12 нумар. 1 руб. 73 кап. 3 мес. 6 нумары — 85 кап. 12 мес. 24 нумар. 1 руб. 25 кап.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦА: Менск, гал.ўва кантора газ. „Звязда“, Савецкая, 63.

КНИГА для ХОЗЯЕН ЗАГОТОВИТЬ в ЗАПОМ

на змуч. Руководство для домашн. хоз. Сучка, Марицка, Солонка, Колерны, Вина, Илланы, Квасы, Пиво, Мед и пр. 150 стр. Ц. 1 р. Высыл. налож. платоном. Москва, Политотдел. вул. 110-3 кооп. т-во „КУЛЬТУРА И ЗНАНИЕ“

ПАДПІСЧЫКІ!

У выпадку неакуратнага атрымлівання газеты ЗВАНЕЦЕ 2-49 ПА ТЭЛ.

Кашт публікацыі аб аб адшукванні 3 р.

Кашт публікацыі аб згубе дакумента 50 кап.

Прыймо абвестак у чарговы нумар газеты адбызаецца да 2-ога гадзіны дня.